



ТАМАТНЫЯ
ЛІШКІ:
ЗА КАПЕЙКІ
І З НАКРУТКАМІ



ЧАМУ
ХАТНЯЕ МАЛАКО
«ЗАЛАТОЕ»



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

23 ЖНІЎНЯ 2019 г.
ПЯТНІЦА
№ 159 (29026)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫПАРЧЫНКА І ДЭПУТАТА МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

ЛІЧБА ДНЯ

Каля 80 %

складае сярэднегадавая
запаўняльнасць
беларускіх здраўніц. Што
немалаважна, дынамічна
развіваецца эксарт паслуг.
Штогод у нас праходзіць
санаторна-курортнае
лячэнне і аздаравленне
больш за 200 тысяч
за межных грамадзян,
даходы ад рэалізацыі паслуг
складаюць каля \$100 млн.
Пры гэтым адзначаецца
рост даходаў ад эксарту
згаданых паслуг летась і ў
першым паўгоддзі 2019-га.
У мінулым годзе выручка ад
рэалізацыі паслуг замежным
грамадзянам здраўніцамі
краіны ў параўнанні з
2017 годам павялічылася на
13,2 % і склала Br193,3 млн.
Па папярэдніх прагнозах,
выручка ад эксарту паслуг
здраўніцамі па выніках
гэтага года складзе каля
Br222 млн, а ўсяго ў Беларусі
аздаровіцца больш за
220 тысяч інішаземцаў.
У нашы здраўніцы
прыязджаюць госці з
больш чым 50 краін свету.
Пры гэтым найбольшую
ўдзельную вагу складаюць
расіяне — 86 працэнтаў.



Як вядома, Маладзечна не азёрны і тым больш не марскі горад.
Але жыхар гэтага мястэчка Яўген САКАЛОЎ не першае дзесяці-
годдзе «ходзіць» пад ветразямі. Калісьці пачынаў з віндсерфінга,
вучыўся і катаўся на Нарачы, Браславах, Мінскім моры, удзельні-
чаў у спаборніцтвах. Цяпер на ўзбраенні Яўгена іншы «карабель»,

які ў спрыяльнае надвор'е кліча яго на водныя прасторы. Днямі
аматар кайсерфінга (катанне на кайце — вялізным паветраным
змеі) Яўген Сакалоў чарговы раз наведаў Вілейскае вадасховішча,
каб адчуць і ўтаймаваць стыхію вады і ветру.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Напярэдадні

Парты растуць разам з вучнямі

У некаторых школьнікаў і іх бацькоў яшчэ ёсць тыдзень,
каб падагнаць сукенкі і штонікі пад рост, які змяніўся за
лета, купіць сшыткі з алоўкамі, а вось школы Гомельшчыны
ўжо прайшлі праверку на гатоўнасць да новага навучальнага
года.

У аграгарадку Пакалюбічы Гомельскага раёна школа знаходзіцца
на самым узгорку. Адсюль адкрываецца маляўнічы від на сядзібы,
бачны шматпавярховікі новых мікрараёнаў Гомеля, які шчыльна пад-
ступае да гэтага населенага пункта. Цікава, у 1811 годзе тут была
пабудавана каменная праваслаўная Нікіцкая царква. А побач з ёй у
1824 годзе размясцілася царкоўна-прыходская школа, у якой вучыліся
10 дзяцей мясцовых заможных сялян.

СТАР. 4



Школа ў аграгарадку Пакалюбічы.

Сямейныя калізіі:
меркаванне спецыяліста

ПАКУЛЬ МАЦІ І БАЦЬКА ДЗЕЛЯЦЬ ДЗІЦЯ,

малому лепш пабыць у прытулку...
за грошы бацькоў

«Вас трэба пакараць, не месца вам у дзяржаўных органах!
Гэта з-за вас, дзяўчынак саплівых, якія нічога не ведаюць
пра сямейныя адносіны, у якіх няма сваіх дзяцей, суд
няправільнае рашэнне прыняў і мяне ніхто не паслухаў.
Вы ж з маёй былой жонкай згаварыліся»... Так крычаў
Анатоль, махаў кулакамі і стукаў па стале, патрабуючы
другое заключэнне, якое, на яго думку, стане асновай для
адмены рашэння суда, які пастанаўіў, што чатырохгадовая
Палінка павінна жыць з маці. Такія пагрозы і папрокі для
спецыялістаў па апецы (папярэчыцельстве), якіх, дарэчы,
ўсяго 12 чалавек на дзевяць раёнаў сталіцы, не навіна і не
рэдкасць. Найбольшая колькасць звяротаў у органы апекі
і камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама датычыцца менавіта
сямейных спрэчак паміж былымі сужэнцамі аб вызначэнні
парадку зносін і месца жыхарства дзяцей...

СТАР. 4



КОРАТКА

• Больш за 6,2 мільёна
тон збожжа намалочана на
сённы ў Беларусі.

• Плата за карыстан-
не школьнымі падруч-
нікамі ў новым наву-
чальным годзе складзе
Br12,75.

• Удзел у ЧС па летнім
біятлоне ў «Раўбічах» возь-
муць атлеты з 26 краін.

• Ядзернае паліва
на БелАЭС завязуць во-
сенню.

• Грамадзянка Беларусі
загінула ў Альпах. Цела
33-гадовай жанчыны выя-
вілі раніцай 21 жніўня на
вышыні ў 3 700 м у раёне
гары Матэрхорн.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008